

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 153 (6129) 4 ліпеня 1938 г., панядзелак ЦАНА 10 НАП.

## ВА УСЕУЗБРАЕННІ СУСТРЭЦЬ УБОРКУ СТАЛІНСКАГА ўРАДЖАЮ

На сацыялістычных палях нашай радзімы наступае самая гарачая і радасная пара. Даспявае сталінскі ўраджай. Калгасная вёска пажынае багатыя плады сваёй ударнай працы. У пал'нах райнах Савецкага Саюза пачалася ўборка. Хутка пачнецца ўборка хлеба і ў нашай рэспубліцы. З усяго раёнаў Савецкай Беларусі прыходзяць радасныя весткі аб чаканым выдатным ўраджай.

З усяй сілаю выяўляюцца перавагі сацыялістычнага земляробства. Высокі ўраджай — не выпадковае. Ён — вынік велізарнай дапамогі партыі і ўрада, штопаўнамоцных клопатаў таварыша Сталіна аб беларускім народе. Багаты ўраджай — вынік ударнай работы калгаснікаў на сацыялістычных палях, вынік узброенасці сельскай гаспадары перадавой машынай тэхнікай.

Роля ўборачнай у далейшым арганізаванай гаспадарчым умацаванні калгасаў, у арганізацыі далейшых перамог калгаснай вёскі агульнавядома. Паспяховае правядзенне ўборкі ўраджаю набывае асабліва вялікае палітычнае і гаспадарчае значэнне для Савецкай Беларусі. У сваім выступленні на ўсебеларускай нарадзе зямельных работнікаў сакратар ЦК ВПК(б) тав. Андрэў таварыш:

— У Беларусі ёсць поўная магчымасць у гэтым годзе забяспечыць вяснянае павышэнне кошту працадла калгасніка. Можна напэўна сказаць, што калі вы як след арганізуеце ўборку, то кошт працадла калгасніка будзе павышаны мінімум у два разы, як у сваёй натуральнай, так і грашовай мярзе.

Два дні назад апублікована пастанова Савета Народных Камісарыяў Беларускай ССР і ЦК КП(б)Б «Аб ўборцы ўраджаю 1938 года». Выходзячы з паставы саюза ўрада ад 23 чэрвеня, СНК БССР і ЦК КП(б)Б вызначылі канкрэтныя задачы зямельных органаў, партыйных і савецкіх арганізацый рэспублікі ва ўборцы ўраджаю.

Пастанова СНК БССР і ЦК КП(б)Б выяўляе канкрэтны праграмай барацьбы за ўборку ўраджаю ў мабільна-кароткіх тэрмінах. Яна мабільнае калгасніцкае, рабочыя МТС і саўтрасаў, усяй работніцкай сацыялістычнага земляробства на паспяховае правядзенне ўборкі, абмалоту, хлебапаставак, на ўборку без страт і добрае захаванне ўраджаю. Пастанова вызначыла канкрэтныя меры прызначыла па ўборцы ўсіх асноўных сельскагаспадарчых культур. Нашы партыйныя арганізацыі абавязаны паклапаціцца, каб пастанова гэтая стала адбываючым усяй калгаснікаў.

Поспех ўборкі ў першую чаргу будзін вырашчаць жыццям людзей, правільна іх арганізацыя і расстаноўка. Да пачатку ўборкі кожны калгаснік, трактарыст, камбайнер, ільняцерабільнік, машыніст малатарні, кожны, хто так або інакш прымае ўдзел ва ўборцы, павінен ведаць сваё рабочае месца. Кожны калгас, брыгада, званіа, кожны калгаснік павінен дасканалы ведаць план ўборкі. Ні адзін калгас, ні адна МТС не здолеець з поспехам правесці ўборку без сур'ёзнага, загадзя прадуманага, плана. Справа ідзе аб такім плане, які выяўляе творчасць і аддзяленне кожнага калгасніка, план, які канкрэтна вызначае ролю кожнай машыны, апарата, кожнага калгасніка.

Асаблівае ўвагу заклікае таварыш і ў тым, што адразу «набягае» многа работ, у адзін і той-жа час выспявае многа культур, і кожная з іх павіна быць убрана спецасобна.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б у сваёй паставе абавязваюць партыйныя, савецкія і зямельныя арганізацыі абласцей і раёнаў у двухдзённы тэрмін распрацаваць і дасяць да раёнаў, а раёнаў у такі-ж тэрмін дасяць да калгасаў планы ўборкі ўраджаю, забяспечыўшы поўнае выкананне планаў ва ўстаноўлены тэрміны.

Пакуль-што амаль ва ўсіх раёнах рэспублікі планы ўборкі да калгасаў не дасядзены. Гэты буйнейшы недахоп трэба ажыццявіць неадкладна.

Задачы паспяховага правядзення ўборкі патрабуюць карэнага паліпавышэння работы зямельных органаў. Каб сумяшчаць аб ясных кіраўніцтва Наркамзема рэспублікі падрыхтоўкай да ўборкі, даволі сказаць, што тут нават нічога не ведаюць аб тым, колькі адрамантавана трактараў, які не ведаюць нічога аб якасці рамонту камбайнаў.

Нам бліжэйшае ўсе сілы на большэвіцкае правядзенне ўборкі сталінскага ўраджаю.

## АБ СКЛІКАННІ ПЕРШАЙ СЕСІІ ВЯРХОўНАГА СОВЕТА РСФСР

ПАСТАНОВА ПРЭЗІДЫУМА УСЕРАСІЙСКАГА ЦЭНТРАЛЬНАГА  
ВЫКАНАўЧАГА КАМІТЭТА

Прэзідыум Усерасійскага Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта на падставе артыкула 39 Канстытуцыі РСФСР паставіла:

Склікаць першую сесію Вярхоўнага Савета Расійскай Савецкай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі 15 ліпеня 1938 года ў г. Маскве.

Старшыня Усерасійскага Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта М. КАЛІНІН.

За сакратара Усерасійскага Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта член Прэзідыума Усерасійскага ЦВК А. АРЦЮХІНА.

Масква, Крэмль.

3 ліпеня 1938 г.

## Таварышу СТАЛІНУ

ДАРАГІ ТАВАРЫШ СТАЛІН!  
ЦЯЖКА ЗНАЙСЦІ СЛОВА, КАБ ВЫКАЗАЦЬ ПАЧУЦЦЕ РАДАСЦІ, ЯКОЕ ПЕРАЖЫВАЕМ МЫ ЗАРАЗ, АТРЫМАўШЫ ВАШАЕ ВІНШАВАННЕ. ПОУНАЕ БЯЗМЕЖНАЯ ЛЮБВІ І ІЛОПАТУ АБ НАШАЙ АВІАЦЫІ І ЯЕ ЛЮДЗЯХ. ПРАЛЯТАЮЧЫ НАД ГАРАДАМІ, КАЛГАСНЫМІ ПАЛЯМІ НАШАЙ НЕАБСЯННАЙ І ШЧАСЛІВАЙ РАДЗІМЫ, ЗЛУЧАЮЧЫ ПА ПАВЕТРУ ДВА МОРЫ, МЫ НЕСЛІ У СВАІХ СЕРЦАХ ВАШАЕ ІМЯ, ІМЯ ТВАРЦА САМАЙ ДЗМАКРАТЫЧНАЙ У СВЕЦЕ КАНСТЫТУЦЫІ, АДКРЫўШАЙ ПЕРАД НАМІ УСЕ ШЛЯХІ ДА ШЧАСЛІВАГА І СВАБОДНАГА ЖЫЦЦЯ. ДАўШАЙ НАМ ПРАВА ДАБІЦЦА САМАГА ВЯЛІКАГА ШЧАСЦЯ СОВЕЦКАГА ГРАМАДЗЯНІНА — АТРЫМАЦЬ ВАШАЕ ВІНШАВАННЕ І ХАЦЯ-Б У ДУМКАХ МОЦНА ПАЦІСНУЦЬ ВАШУ РУКУ.

ПАЛІНА ОСІПЕНКА, ВЕРА ЛАМАКА, МАРЫНА РАСКОВА.

## Таварышам СТАЛІНУ, МОЛАТАВУ, ВАРАШЫЛАВУ, КАЛІНІНУ, КАГАНОВІЧУ, ЕЖОВУ

ВАШАЕ ВІНШАВАННЕ УСЯГЛЕ У НАШЫ СЭРЦЫ ПАЧУЦЦЕ ВЕЛІКАРАДНАЙ РАДАСЦІ. НАШ СКРОМНЫ ПОСПЕХ ТОЛЬКІ АДЗІН З ПРЫКЛАДАў ТАГО, НА ШТО ЗДОЛНА СОВЕЦКАЯ ЖАНЧЫНА, ВОЛЬНАЯ І СІЛЬНАЯ, ГОРДАЯ І ШЧАСЛІВАЯ, АКРЫЛЕНАЯ СТАЛІНСКИМІ БАЦЬКОўСКИМІ ІЛОПАТАМІ, І МЫ ДАЕМ ВАМ СЛОВА ПРАЦАВАЦЬ. НЕ СКЛАДАЮЧЫ РУК, ДАВІВАЦЦА НОВЫХ І НОВЫХ ПЕРАМОў, А НАЛІ ПАТРЭБНА БУДЗЕ, ГАТОВЫ У ЛЮБЫ МОМЕНТ, ПА ПЕРШАМУ ЗАКЛІКУ ПАРТЫІ І ўРАДА ВЫВЕЦЦЕ НА БАЯВЫМ САМАЛЕЦЕ НА АБАРОНУ СОВЕЦКІХ ГРАНІЦ.

ПАЛІНА ОСІПЕНКА, ВЕРА ЛАМАКА, МАРЫНА РАСКОВА.

3 АРХАНГЕЛЬСКА, 2 ліпеня 1938 г.

Масква, Крэмль

## Іосіфу Вісарыёнавічу СТАЛІНУ

БЕСПАСАДАЧНЫ ПЕРАЛЁТ СЕВАСТОПАЛЬ — АРХАНГЕЛЬСК  
ВЫКАНАН. ГАТОВЫ ВЫКАНАЦЬ ЛЮБОЕ ВАША ЗАДАННЕ.

ОСІПЕНКА, ЛАМАКА, РАСКОВА

3 АРХАНГЕЛЬСКА, 2 ліпеня 1938 г.

Масква, Крэмль

## Таварышам Сталіну, Молатаву, Варашылаву, Калініну, Кагановічу, Ежову

З РАДАСЦЮ ПАВЕДАМЛЯЕМ АБ ВЫКАНАННІ ВАШАГА ЗАДАННЯ — БЕСПАСАДАЧНАГА ПЕРАЛЁТУ СЕВАСТОПАЛЬ — АРХАНГЕЛЬСК. ГАТОВЫ ВЫКАНАЦЬ ЛЮБОЕ ЗАДАННЕ ПАРТЫІ, ўРАДА.

ОСІПЕНКА, ЛАМАКА, РАСКОВА.

АРХАНГЕЛЬСК

## Старшым лейтэнантам тт. Осіпенка, Ламака і лейтэнанту т. Расковай

ГОРАЧА ВІТАЕМ СЛАўНых ЛЕТЧЫЦ тт. ПАЛІНУ ОСІПЕНКА, ВЕРУ ЛАМАКА І МАРЫНУ РАСКОВУ З ПАСПЯХОўНЫМ ВЫКАНАННЕМ БЕСПАСАДАЧНАГА ПЕРАЛЁТУ НА ГІДРАСАМАЛЁЦЕ ПА МАРШРУТУ СЕВАСТОПАЛЬ — АРХАНГЕЛЬСК.

ГАНАРЫМСЯ МУЖНАСЦЮ, ВЫТРЫМКАЙ І ВЫСОКИМ МАЛБСТРВАМ СОВЕЦКІХ ЖАНЧЫН-ЛЕТЧЫЦ УПІСАўШЫХ СВАІМ БЛІСКУЧЫМ ПЕРАЛЁТАМ ЯШЧЭ АДЗІН РЕКОРД У ІСТОРЫЮ СОВЕЦКАЙ АВІАЦЫІ.

МОЦНА ПАЦІСКАЕМ ВАШЫ РУКІ.

І. СТАЛІН  
В. МОЛАТАў  
К. ВАРАШЫЛАў  
М. КАЛІНІН  
Л. КАГАНОВІЧ  
Н. ЕЖОВ.



Летчыца-ордынаносца П. Д. Осіпенка. (СФ).

## ПАДПІСКА НА ПАЗЫКУ ПРАХОДЗІЦЬ З ВЕЛІЗАРНЫМ УЗДЫМАМ

### З РАДАСЦЮ АДЛАЮЦЬ ПРАЦОўНЫЯ СВАЕ ЗБЕРАЖЭННІ У ПАЗЫКУ ДЗЯРЖАВЕ

#### ГОМЕЛЬ

Падпіска на новую пазыку ў Гомельскай вобласці ператварылася ў магутную дэманстрацыю любові і адданасці радзіме, партыі, вялікаму Сталіну. З ліпеня в канцы дня падпіска на вобласці дасягнула 15 мільёнаў рублёў. 53.800 працоўных горада падпісаліся на 9 млн. рублёў, што складала 87,6 проц. да фонда месячнай зароботнай пазыкі. 48 калектываў поўнасна закончылі падпіску.

З удзякам праходзіць падпіска на пазыку сярод неарганізаванага насельніцтва — хатніх гаспадынь, інвалідаў, якіх далі ў пазыку дзяржаве 618 тыс. рублёў. Жонкі рабочых, інжынераў, тэхнічных работнікаў і служачых камбіната імя Ежова ўнеслі першы ўнёсак на падпіску на пазыку ў суму 660 рублёў.

#### ЛЕПЕЛЬ

Аштыўна праходзіць падпіска на пазыку сярод працоўных Лепельскага раёна. 2 ліпеня на сваім сходзе рабочыя Каменскага ільнязавода ў ліку 44 чалавек аднадушна падпісаліся на пазыку ў суму 4.475 руб. Машыніст тав. Папай Фёдар, катэжар тав. Бондарэў Іван і іншыя падпісаліся на 100 проц. свайго аздада.

У часе схода, які праходзіў у Лепельскай МТМ, старшынстваўшыя актывісты тэлеграфам, яку прыслаў з курорта комсомольцаў-студэнтаў тав. Калыноў Іван. Ён прапоеў уключыць яго ў спіс падпісаваных на пазыку на месячны заробак.

Дружная сабраліся на сход у часе абедзенага перапынку калгаснікі 4-й брыгады калгаса «Чырвоныя Забалотце». Да стала падыходзіць 63-гадова калгасніца тав. Хамічона Хрысціна. Яна падпісавалася на пазыку на суму 50 руб. і гаворыць:

— Нашай дзяржаве мы не паткадзем пазычыць грошы. Мы ведаем, што савецкая ўлада — гэта наша ўлада, і грошы поўніць на ўмацаванне нашай сацыялістычнай гаспадары. Уся гэта брыгада ў складзе 21 чалавек падпісалася на 1.100 руб.

#### ГОРКІ

З удзякам прайшлі ў калгасе раёна мільяны, прысвечаныя выпуску пазыкі 3-й п'яцігодкі.

У калгасе «Шлях сацыялізма» першым падпісався на пазыку 70-гадова калгаснік тав. Карсакоў.

— Я падпісваўся першы на пазыку, — саворыць ён, — бо ведаю, што сродкі ад нашых пазык ідуць на далайшае палепшанне жыцця працоўных. Я яшчэ памятаю пазыкі даравоўшчыных гадоў. Ад іх нажываліся

### ДРУЖНАЯ ПАДПІСКА НА ПАЗЫКУ

З вялікім удзякам праходзіць падпіска на Пазыку Траідай Пяцігодкі (выпуск першага года) у сталіцы БССР — Менску. З ліпеня да 18 гадзін па гораду рэалізавана пазыкі на 11.841.920 рублёў — на 1.616 тысяч рублёў больш, чым на гэты час у мінулым годзе. Больш 700 калектываў прадпрыемстваў і ўстановаў поўнасна закончылі падпіску на пазыку.

### СУМА ПАДПІСКИ ПЕРАВЫШАЕ МІНУЛАГОДНЮ

МОЗЫР, 2 ліпеня. (Спец. кар. «Звязда»). Паставы ўрада аб выпуску пазыкі аб'яваляе ўсе куткі савецкага Палесся. Распяраішы мільяны адразу-ж рэгаруляваны падпіска. Да канца дня 1 ліпеня па вобласці было размешчана пазыкі больш як на паўтара мільёна рублёў.

Аштыўна падпісваюцца на пазыку калгаснікі. У калгасе «Звязда», Бібікаўскага сельсавета, Мазырскага раёна на працягу 3-х гадзін на пазыку падпісаліся 113 калгаснікаў.

Сёння да 12 гадзін дня размешчана пазыкі па вобласці на суму 3 мільёны

### РАЕННЫ АКТЬЎ ВЫЕХАў У КАЛГАСЫ

Паспяхова праходзіць падпіска на пазыку ў калгасе Лагойскага раёна. У калгасе імя Дзяржынскага ўжо вечарам 1 ліпеня было ахоплены падпіскай 108 калгаснікаў і калгаснікі на 4.010 рублёў. Гэта значна перавышае падпіску мінулага года (падпіска мінулага года складала 2.930 руб.).

Калгаснікі гэтага калгаса Невышынец падпісаваліся на 300 рублёў, партгор тав. Вінікоўскі — на 300 руб., старшыня калгаса тав. Фурс — на 200 руб., калгаснік Шваб Васіль — на 150 руб., калгаснікі

Гапончык Міхаіл, Хамінок Іван, Маршалаў Е. — па 100 рублёў кожны, калгаснікі Шынкевіч Іван і Маршалаў Ігнат — па 75 рублёў.

Большасць калгаснікаў гэтага калгаса падпісавалася на 50 рублёў. Падпіска на пазыку прадаўжаецца.

2 ліпеня ўвесь партыйны, савецкі і комсомольскі актыў раёна накіраваны ў калгасы і брыгады для правядзення палітмасвай работы.

Н. ДУБЦІН.

### ПА БССР РЕАЛІЗАВАНА ПАЗЫКІ НА 70.122.000 РУБЛЁў

Паводле жапоўных даных, да 22 гадзін з ліпеня па рэспубліцы рэалізавана Пазыкі Траідай Пяцігодкі (выпуск першага года) на суму 70.122 тысячы рублёў. Гэтая сума перавышае падпіску на пазыку мінулага года да гэтага-ж тэрміну на 10 мільёнаў рублёў. Падпіска сярод гарадскога насельніцтва складае 64.491 тыс. руб., сярод сельскага насельніцтва — 5.631.000 руб.

### ПАВЕДАМЛЕННЕ

Менскі гарком КП(б)Б паведамляе, што 5 ліпеня ў 6 г. веч. ў памяшканні П'юрэіскага тэатра адбылася АГУЛЬНАГАРАДСКІ СХОД ПА ПЫТАННЮ АБ ВІНІКАХ ВІБВАРАУ У ВЯРХОўНЫ СОВЕТ БССР ПА ГОРАДУ МЕНСКУ І АБ ДАЛЕЙШЫХ ЗАДАЧАХ АГІТАЦЫІНА-САСАВАЙ РАБОТЫ СЯРОД НАСЕЛЬНІЦТВА ГОРАДА.

На сход запрашаюцца сярод былых акруговых выбарчых камісій, старшыні і сакратары ўчастковых выбарчых камісій, довераныя на ўчастках, сакратары парткомаў і партгорі галаўных партарганізацый.

Білеты на сход атрымаць у райкомах КП(б)Б.

МЕНСКІ ГАРКОМ КП(б)Б.

# НОВАЯ БЛІСКУЧАЯ ПЕРАМОГА СОВЕЦКАЙ АВІАЦЫІ

## ПЕРАЛЁТ СОВЕЦКІХ ВАЕННЫХ ЛЁТЧЫЦ ПА МАРШРУТУ СЕВАСТОПАЛЬ—АРХАНГЕЛЬСК

### АБ ПЕРАЛЁЦЕ САМАЛЁТА МП-1 АКТ СПАРТЫЎНЫХ КАМІСАРАЎ

2 ліпеня мы, ніжэйпадпісаных спартыўных камісараў, склалі гэты акт у наступным:

У 15 гадзін 09 мінут 2 ліпеня 1938 года на водны аэрадром, падрыхтаваны на возеры Холмаўскім, у раёне горада Архангельска на 64 градусах 22 мін. паўночнай шыраты і 40 градусах 04 мін. на ўсход ад мерідыяна Грынвіча апусціўся самалёт МП-1 з экіпажам:

1. Камандзір самалёта, пілот, старшы лейтэнант **Осіпенка Паліна Дзянісаўна**.
2. Другі пілот, старшы лейтэнант **Ламана Вера Фёдаровна**.
3. Штурман-радзец, лейтэнант **Раскова Марына Міхайлаўна**.

Пры аглядзе аказалася, што самалёт справы, гаручага асталося 200 кілограмаў, масла 10 кілограмаў. Прыборы (барографы), у колькасці трох, найдзены ў справным стане і алмазбравымі накіроўвальшчы ў аднас Спартыўнай камісіяй Цэнтральнага аэраклуба ім Косарова ў Маскву.

**Спартыўны камісар маёр НОВАЛЬ.**  
**Начальнік Архангельскага аэраклуба Асавіяхіма БІРУЛІН.**  
**Камандзір Архангельскага асобнага атрада ГУГВФ АЛЕШЫН.**  
 АРХАНГЕЛЬСК, 2 ліпеня.

### ЯК МЫ ЛЯЦЕЛІ

Нас даўно захапіла свавольнасць і труднасці такога пералёту — перасекчы нашу радзіму ад Чорнага да Белга мора, праз велізарны прастор усюшы на марской машыне.

Нашым пералётам асабіста запікавіўся таварыш Варашылаў, 13 чэрвеня я атрымала ад яго тэлеграму:

«Вылет дазволіце, яшчэ раз старанней правядзе матэрыяльную частку. Жадаю поўнага поспеху.

**ВАРАШЫЛАЎ.**

Мы, як і раўн нарком, старанна падрыхтаваліся да пералёту, грунтоўна правярылі ўсю матэрыяльную частку, вывучылі нашу незвычайную трасу. Перад стартам мы адправілі таварышу Варашылаву тэлеграму:

«**МАСКВА.** Народнаму Камісару Абароны, маршалу Савецкага Саюза таварышу Варашылаву.

Дарагі Клімент Ефрэмавіч! Стартуючы сёння на гідрасамалёце ў дазволенай Вам беспасадкачнай пералёт над сушай па маршруту Севастопаль — Архангельск, выказваем упэўненасць у тым, што пастаўленую Вам задачу выканаем.

Ад усёй душы дзякуем Вас за аказанае нам давер'е і за тую дапамогу, якая нам была аказана пры падрыхтоўцы пералёту. Прасім перадаць нашу гарачае прывітанне ўраду і правядуцы народнаму вайскаму Сталіну і перадаць ім аб тым, што гэты жаночы беспасадкачны пералёт мы прысвячаем Вам, лепшаму другу і сардэчнаму вайскаму Сталіну, любімаму Наркому абароны Саюза ССР, маршалу Савецкага Саюза Кліменту Ефрэмавічу Варашылаву.

**Паліна ОСІПЕНКА, Вера ЛАМАНА, Марына РАСКОВА.**

2 ліпеня ў 4 гадзіны матрыні капер на буксіры вывёў нашу машыну ў Чорнае мора, і ў 4 гадзіны 36 мінут

у раўнішчых умовах самалёт лёгка адарваўся ад вады. Невялікі вецер і кваліта спрыялі ўзлёту. Першыя мінуты пералёту былі цяжкія, бо значная нагрузка самалёта і высокая температура паветра затрудылі набор вышыні да 2.000 метраў. Ад Севастополя да Нікалаева ішлі ў лёгкай дымы, якая памінішала бачнасць. Далей палёт праходзіў пры складанай, вельмі неспрыяльнай, метэаралагічнай абстаноўцы.

Ад Нікалаева самалёт ішоў у раз'ярэных аблаках, а калі Каіева ўступіў у суцэльную воблачнасць, якая нас не пакідала затым да Архангельска. Самалёт прыходзіла вясці ў воблаках або над воблакамі пры вышыні 4—4,5 тысячы метраў.

Калі Каіева сустрэлі навальнічныя воблакі, якія абышлі стараной. Падлятаючы да Ноўгарада, праблі воблакі і спусціліся да 2.000 метраў. На вышыні 2.000 метраў прайшлі каля 50 кілометраў, а затым зноў падняліся да 4.000 метраў. Пры спуску каля Ноўгарада самалёт стаў зноў абледзяляць. Абледзяненне таксама нагледзілася пры палёце над Онежскім возерам.

Пры палыходзе да Архангельска пачаліся прасветы, самалёт ішоў у раз'ярэных воблаках. На вышыні 1.500—2.000 метраў падшлі да Архангельска ў дакладна назначаным месцы.

Пасадка на возеры Холмаўскім прайшла добра.

Матэрыяльная частка працавала ў дарозе безадмоўна. Мы прайшлі фактычна адлегласць у 2.416 кілометраў.

Ганарымся тым, што выканалі заданне партыі і ўрада.

**Старшы лейтэнант ПАЛІНА ОСІПЕНКА.**  
**АРХАНГЕЛЬСК, 2 ліпеня.**

### ПАРТЫЙНА ЖЫЦЦЕ

### БОЛЬШ УВАГІ ПАРТЫЙНАЙ ГАСПАДАРЦЫ

Нельга сказаць, што ў рэзультат раённых партарганізацый Гомельскай вобласці не ўпамінаюцца аб партыйнай гаспадарцы. Рэчнікі РК КП(б)В год таму наладзілі асабіста нават даклады двух партарганізацый і вынес, як гаворыцца, «разгоруаць» па гэтым пытанню рашэнне. Гомельскі гарком КП(б)В у пачатку студзеня вынес партаргу гомельскага завода № 17 тав. Балмутава вымову за надбайны адносіны да захоўвання партыйных дакументаў. Але, на жаль, усё гэтыя рашэнні прамаліся ад выпадку да выпадку і намятаемыя зрадку практычныя мерапрыемствы па ўдзяляванню партыйнай гаспадарцы аставаліся зусім нерэалізаванымі.

Асабліва нездавальняюча абстаіць справа ў афармленнем, захоўваннем і вывучэннем партыйных працолаў пярвічных партарганізацый. Некаторыя райкомы КП(б)В недаацэньваюць працолаў пасяджэнняў парткомаў або сходаў пярвічных партарганізацый.

У большасці райкомаў партыі ўчоты наступлення працолаў пярвічных партарганізацый няма. Працоламы знаходзяцца або ў сталах у асобных інструктараў, або ў тэхсажратара РК КП(б)В.

Па Рэчыцкаму райкому не паступілі зусім на 1938 год працоламы ад пярвічных партарганізацый вінавода, лугаса, станцыі Рэчыца, Горвальскай сельскай партарганізацыі і інш. У Добрушскай РК КП(б)В ад пярвічных партарганізацый саўгаса імя Янана, горасвета, Крупецкай сельскай — ёсць працоламы толькі за студзень месяц.

Гомельскім гарком КП(б)В няма працолаў пярвічных партарганізацый Палесдруку, фабрыкі «Комітэты», завода «Чырвоны хімік», «Гомтэкстыль» і інш.

Такія адносіны прыводзяць да таго, што ішчы раз заведомы напярэвыя і бытавыя рашэнні, запісаныя ў працолах, не выклікаюць належнага і своечасовага рэагавання з боку райкомаў партыі. Гэта асабліва мае месца па Гомельскаму гаркому КП(б)В, які на тае

даўна наменіў некаторыя мерапрыемствы ў гэтай галіне, але забіўся праверыць і абапачыць выкананне сваіх рашэнняў.

Некаторыя партарганізацыі недадуцтва адносіны да партдакументаў і наогул да партыйнай гаспадаркі.

Так, былы сакратар парткома Палесдруку т. Дубоў, адхіляны для работ у абком партыі, не толькі не змаў справы новаму сакратару тав. Краме-равай, але паліўшы ёй усю партыйную гаспадарку ў хаатычным станавішчы: працоламы не аформлены, запісаны не-ахэйна на асобных лістах, ёсць па-меткі напісаны: «Рэзалюцыя ў тав. Ракавіцкага» і т. д. У працоламыя кнігу арав упісваюцца працоламы за 1937 год. У выніку новы сакратар тав. Крамерава няк не можа знайсці 5—6 працолаў пасяджэнняў парткома.

У партарганізацыі швейнай фабрыкі «Комітэты» сакратар парткома тав. Вільнер (працуе на гэтай рабоце ўжо два год), ідучы ў вошпоск, перадаў працоламы п'я-сямгадзінны: ключы ад сарыні з партдакументамі аддаў на-хату сваёму другому наменіку тав. Кагану, а той перадаў іх першаму на-меніку тав. Чарняўскай, які, прысту-піўшы да работ, частку партыйных спраў знайшла ў жалезнай скрынцы, а частку (працоламы, асабістыя справы і т. д.) — у шухляцы стала, да алка-ў напоўненага партыйнымі дакумен-тамі. І ўсё гэта праходзіць літаральна над носам у гарком КП(б)В.

Прыведзеныя факты сведчаць аб тым, што некаторыя партарганізацыі Гомельскай вобласці не зрабілі ішчы неабходных вывадаў з неаднаразовых указанняў ЦК ВКП(б) і таварыша Сталіна аб неслалнай штодзённай Сталіна аб партыйнай гаспадарцы. Го-увае да партыйнай гаспадаркі. Го-увае аб партыйнай гаспадарцы. Го-увае аб партыйнай гаспадарцы.

Прыведзеныя факты сведчаць аб тым, што некаторыя партарганізацыі Гомельскай вобласці не зрабілі ішчы неабходных вывадаў з неаднаразовых указанняў ЦК ВКП(б) і таварыша Сталіна аб неслалнай штодзённай Сталіна аб партыйнай гаспадарцы. Го-увае аб партыйнай гаспадарцы. Го-увае аб партыйнай гаспадарцы.

Прыведзеныя факты сведчаць аб тым, што некаторыя партарганізацыі Гомельскай вобласці не зрабілі ішчы неабходных вывадаў з неаднаразовых указанняў ЦК ВКП(б) і таварыша Сталіна аб неслалнай штодзённай Сталіна аб партыйнай гаспадарцы. Го-увае аб партыйнай гаспадарцы. Го-увае аб партыйнай гаспадарцы.

**ПАРТРАБОТНІК.**

### ПАГРАНІЧНІКІ ЎСТУПАЮЦЬ У РАДЫ ПАРТЫІ

**Заходняя граніца БССР.** Сотні па-гранічнаў-комсамольцаў прымалі актыўны ўдзел у падрыхтоўцы і правядзенні выбараў у Вярхоўны Совет БССР у якасці агітатараў, арганізатараў, членаў участковых выбарчых камісій. Яны несці сталіскую праду ў рады пагранічнаў і працоўных па-гранічных раёнаў. Многія з актывістаў выбарчых кампаній падаюць заявы аб прыёме іх у рады камуністычнай партыі.

Толькі за чэрвень месяц партыйная арганізацыя часці дзе адказным сакратаром партбору а'ўдзяўся тав. Байрэчын, прыняла ў кандыдата ВКП(б) 23 чалавек. Большасць з іх — агітатары, актывісты выбарчых кампаній, выдатныя б'явой падрыхтоўкі, пільныя вартвыя савецкіх рубяжоў.

У кандытаты партыі прыняты былі слесар, комсамалец тав. Гураў. За час анаходжання ў часці тав. Гураў значна вырас палітычна, стаў выдатным агітатарам. За ўзорную работу па ахо-ве граяіцы ён неаднаразова прыміра-ваўся. У ліку ўступіўшых у канды-таты партыі — комсорг напраздзялення тав. Оськін, у службовым спісу якога значныя ямяла атрыманыя ўзорныя парупальнікі граяіцы, наменікі палітрука тав. Карташоў, агітатар тав. Салохін і інш.

З новапрынятымі камуністамі партыйная арганізацыя часці праводзіць рэгулярную работу па павышэнню іх палітычнага ўзроўню, дае ім партыйныя даручэнні. Практыкуюцца спецыяльныя аднадушныя зборы па вивучэнню рашэнняў партыі і пытанню міжнаро-днага станавішча. Малалым камуністам даручаюцца праводзіць гутаркі, чыткі і даклады с'ярод байцоў і ў падшэфных калгасах.

Надзяна прыняты ў кандытаты партыі тав. Сям'янаў самастойна робіць да-клады на міжнародных пытаннях.

**Грэскі РК КП(б)В** за апошнія два месяцы прыняў у рады партыі канды-даты 7 чалавек і з кандыдатаў у член-ы — аднаго.

С'ярод прынятых у партыю — брыга-дзір калгаса «Новы шлях», Грозаўска-га сельсавета, тав. Борднік, які пака-заў бліскучы ўзор работы ў пасеў-ную кампанію, а таксама прайшоў слабе актывіст у падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет БССР; тав. Месючэ-на І. І. — старшыня калгаса імя Карла Маркса Бароўскі А. І., комсамалец і інш.


9 чалавек прыняў у рады партыі Ба-

гомельскі РК КП(б)В. Да прыёму аформлены дакументы ішчы на 7 та-варышаў. С'ярод прынятых у партыю—8 калгаснікаў. Прыняты ў кандытаты партыі калгаснік калгаса «Чырвоны ба-рэц», Бялінскага сельсавета, тав. Неўзнер В. Г. — актывіст грамадскі работнік, Пашкоўскі В. І. — настаўнік НСШ, выдатны грамадскі работнік, які пры выбарах у Вярхоўны Совет ССР працаваў агітатарам, а ў часе выбараў у Вярхоўны Совет БССР — дэлегаваным участкам. Добра пастаўленай агіта-цыяна-масавай работай с'ярод выбар-чыкаў ён дабіўся стопроцантай іх аўкі для галасавання.

### ПАСЛЯ ПЕРАЛЁТУ

АРХАНГЕЛЬСК, 2 ліпеня. (БЕЛТА). Слаўны экіпаж гідрасамалёта, зрабіўшы беспасадкачны пералёт з Севастополя ў Архангельск, аўружан увагай і клопатамі. У доме адпачынку, размешчаным на жыльёным месцы на беразе Холмаўскага возера, дае ад-быцься фініш, для Паліны Осіпенка, Ве-

ры Ламана і Марыны Расковай адве-дзены лепшыя памішанкі. Для іх ад-пачынку створаны макобальныя вы-годы. Але адпачынак часта пераўста-е телефоннымі званкам — гэта пе-радачы на іх ім'я ў Масквы і Сева-стопалю п'ямат прывітаньных теле-грам.



На металургічным камбінаце «Варожыста» ім. Серга Орджанікідзе адлута новай самай магучай у Еўропе, домная печ № 3. НА ЗДЫМКУ: домна № 3.

механічнай сушкнай машыны ў спецы-яльных сушылных камерах, дзе суш-ка працягваецца 1—1,5 гадзіны. Гэта значна зменшыла цыкл прахаджэння машыны ў вытворчасці.

У сувязі з ростам праграмы вузкім месцам стала механічная сушка леса-матэрыялаў. Быўшы ў той час у на-раўнасці 9 сушылных камер не маглі задаволіць патрабы цэха. У 1938 г. пабудаваны і пущаны ў эксплуата-цыю яшчэ 9 сушылных камер. Палеп-шана тэхніка загрузкі камер спецы-яльна абсталяванымі ваганетамі, які-мі загрузваюцца ўсё прасца сушак.

завод за апошні год выпусціў рад эк-сперыментальных партый машын і ўза-раў, якія прызначаны для механіза-цыі найбольш прамісловых прасцаў у сель-скай гаспадарцы і для больш эфэк-тыўнага выкарыстання с'яравіны з мэтай скарачэння адходаў, якія атрымліваюцца пры перапрацоўцы. Асабліва траба адзначыць выпуск Швінг-турбіны «МП-3» для апрацоўкі новых лубяных культур, горкі Вісхома, мяльна-трапальнай устаноўкі, канопы-насекальні, зерных машын і двух но-вых марак конарга прывада.

Культура вытворчасці — гэта ўме-не падтрымаць ініцыятыву людзей, падкапіць усё новае, што высюваец-ся стаханавцамі, перадачы інжынеры і тэхнікі, пастаянна рашыналізаваць працу.

Фрэзероўка лесак у асі піжыга оліка (дэталі № 332) да імямала-лікі «ВНІЛ» рабілася ў прыста-ванні з 4-х г'ябэд, для адначасовай

### ВЫДАТНЫ ПЕРАЛЁТ

3 гутаркі з Начальнікам Ваенна-Павятраных сіл РСЧА замандармам 2-га ранга тав. А. Д. Ленцінавым

Пералёт гт. Осіпенка, Ламана і Рас-ковай, якія пракралі павятраную тра-су ад Чорнага мора да Белга, з'яў-ляецца выдатным не толькі таму, што ён зроблен жанчынамі. Гэты пералёт-новае сведчанне высокіх якасцей со-вечкіх самалётаў, новы прыклад муж-насці і адважнасці савецкіх людзей, памнажаючых славу сваёй социалі-стычнай радзімы.

Паліна Осіпенка і Вера Ламана — добрыя ваенныя лётчыцы, выдатна прадуцяны ў авіяцкай і ішчай авіяцыі. Марына Раскова — вучаніца Героя Савецкага Саюза тав. Белякова — выдатны штурман — выкладала штурманскую справу ў Ваенна-Павятранай Акадэміі РСЧА імя Жукоўскага. Зараз яна спецыялізуецца на слыхных палётах у палярнай авіяцыі.

Кі свайму пералёту з Севастополя ў Архангельск лётчыцы грунтоўна па-дрыхтаваліся. Гэта і забяспечыла поспех пералёту.

Гідрасамалёт «МП-1» выруліў на старт і ў 4 гадзіны 36 мінут ён быў

ужо ў паветры. У 4 гадзіны 37 мінут рагарнуўся па кругу і ў 4 гадзіны 40 мінут лёг на курс.

У 4 гадзіны 58 мінут прайшлі Еўпа-торню. У часе свайго палёту з гідр-самалётам была бесперабойная радыё-сувязь.

У 15 гадзін 09 мінут самалёт «МП-1» апусціўся на Холмаўскае возера.

Калі паглядзець на карту, то можна ўбачыць, што маршрут пералёту тав. Осіпенка пралягаў у асноўным па су-халупнай трасе. Гэта безумоўна ўскладзіла пералёт.

Умовы надвор'я ў значнай частцы шліху не спрыялі пералёту. Лётчыцы ляцелі скрозь воблакі, пераскакалі на-вальнічны фронт, арыентуючыся ча-ста толькі па прыладах.

Пералёт Паліны Осіпенка, Веры Ла-мана і Марыны Расковай паказавае, што савецкія жанчыны выдатна валодаюць авіяцкай культурай. Ён свед-чыць таксама аб тым, што нашы лёт-чыцы змогуць рабіць і больш складан-ныя пералёты.

### КУЛЬТУРА ВИТВОРЧАСЦІ

Прайшоўшы выбары ў Вярхоўны Совет БССР і бліскучая перамога бло-ка камуністаў і беспартыйных, выклі-калі масавы ўдзел і актывнасць най-шэрэйшых мас рабочых і інжынерна-тэхнічных работнікаў нашага завода.

Не глядзячы на значны рост прагра-мы 1938 года, 25 чэрвеня мы датары-нова выканалі план першага паўгод-дзя.

Але ад нас, гаспадарнікаў, патра-буецца не толькі безумоўнае выканан-не заданых прыросту прамісловай прадукцыі. План 1938 года патрабуе — спалучаць колькаснае павелічэнне вы-пуску прадукцыі з рашучым палеп-шэннем усіх якасных паказальнікаў, а ўздзямам культуру вытворчасці.

Спраўдзіла культура вытворчасці — гэта перш за ўсё парадка ў рабоце, граматынае выданне тэхналагічных пра-цэсаў, суровае захаванне тэхнічных правіл, справяднае асваенне новай тэхнікі, эканомнае выкарыстанне сы-равіны і матэрыялаў, правільныя с'я-рдык за абсталяваннем, барабаша з бракам. Гэтыя элементы вытворчай культуры далі і даюць нам магчы-масць, не глядзячы на рал цяжкасць, на спадзяванню завода металам і леса-матэрыяламі, дабіцца добрых пака-зальнікаў у рабоце.

Дугі час нам лінейны цэх з'яўляў-ся вузкім месцам завода. У сувязі з павелічэннем прадукцыйнасці працы вытравка за адну змену не магла поў-насна задаволіць цэх гарачым цягну-ном, што выклікала многа прастоў. Гэтае вузкае месца было ліквідавана шляхам павелічэння іску дучыя і заслядоўнага ўключэння 2-х вентыля-торных чыгуна ў час (праектнага маг-тунства за такі-ж час — 3,6 тоны).

Хуткасць канвеера лінейнага цэха скачалася 1,7 метра ў мінуту. Ясна, што прадукцыйнасць працы пры та-кой рабоце была нізкай. Пасля ўва-дзнення строгага падзелу працы, павелічэння хуткасці канвеера да 3,5 ме-тра ў мінуту работа значна палеп-шылася. Апрача таго, механізавана ады-а з працамі работ — выбўка. З па-чатку 1938 года на малым плацу пу-шчан у эксплуатацыю і другі канвеер.

Рэканструаваны ўсе цэхі, галоўным чынам кавальна-прэсавы цэх, дзе боль-шасць прасцаў механізавана. Рад штампавачных машын і прасцаў рабей недастаткова скарыстоўваліся, п'янер усё станкі ў хату. Пасля ўстаноўкі нафтавых пяці значна большасць дэталей пераведзена з ручной коўкі на штампуюку. Унядрэнне штампую-к павялічыла прадукцыйнасць працы на цэху радыаўстаўкі ў 4—5 разоў. У маі 1937 года ў цэху працавала 260 рабочых, зараз-жа іх толькі 208 пры росце пра-грамы завода супроць 1937 года на 40 проц.

У механааборачным цэху замест ручной аборкі машын пущаны тры ка-валяны прасцаў транспарцёрны. Рад штампавачных машын і прасцаў рабей недастаткова скарыстоўваліся, п'янер усё станкі ў хату. Пасля ўстаноўкі нафтавых пяці значна большасць дэталей пераведзена з ручной коўкі на штампуюку. Унядрэнне штампую-к павялічыла прадукцыйнасць працы на цэху радыаўстаўкі ў 4—5 разоў. У маі 1937 года ў цэху працавала 260 рабочых, зараз-жа іх толькі 208 пры росце пра-грамы завода супроць 1937 года на 40 проц.

Зборка большасці машын робіцца пачатковым спосабам. Такі-ж кабеласт-устаноўлены ў дронапрацоўным цэху, дзе адбываецца зборка сартыроў-каў «Клейтон». Праз кожныя пяць мінут з кабеласта дронапрацоўнага цэха сходзіць сартыроўка «Клейтон».

Валікая работа прароблена па змя-ненню тэхналагічнага прасца афар-мкі машын. Рабей афарбоўка ра-білася ўручную, прычым працэс суш-кі машын складала 1—1,5 сутак. П'янер у нас афарбоўка робіцца шляхам акунавання і пульверызаван-ня

Шкоднікі, якія арудвалі ў Галоў-сельмашы, не давалі магчымасці на-ладзіць ремонт абсталявання і прык-лаі ўсе намаганні, каб прывесці яго ў нягоднасць для эксплуатацыі. Для ліквідацыі астаткаў шкодніцтва мы вылучылі камісію, якая аглядзела ўсё абсталяванне, вызначыўшы характар патрабаванага ремонту і на аснове гэта-тых матэрыялаў склалі графік капі-тальнага і б'ягучага ремонту абсталя-вання. Ремонтна-інструментальны цэх, які праводзіць гэты ремонт, пераве-дзены на трохзменную работу і вызва-лон ад вырабу станочных работ.

Па лініі аховы працы праведзены ремонт усіх вентыляцыйных устано-вак. Зроблена вентыляцыйны ў за-точнай механааборачнага цэха, аб-рубной лінейнага цэха, электрзварач-най майстарыні і зольным памішанкі кацельнай. Мы паліваем у 1938 г. рэканструаваць вентыляцыю лінейнага і дронапрацоўнага цэхаў і правядзе-не частковай каналізацыі з пабудовай станцыі білагічнай ачысткі.

Сеткай гуртоўкі тэхнучобы, курсу майстраў социалістычнай працы, роз-ных семінараў, якімі ахоплены каля 1.000 чал., мы дасягнулі значнага пад-няжы тэхнічных ведаў рабочых.

Адначасова траба адзначыць, што ў нас ёсць яшчэ рад недахопаў у спра-ве ўзровень арганізацыі культуры вы-творчасці. Не глядзячы на тое, што якасць выпускаемай прадукцыі за апошні год палепшылася, усё-ж стрэ-ты ад браку яшчэ значныя і нам траба многа паправаць для ліквідацыі іх, спалучаючы рост прадукцыйнасці пра-цы з рэзім паліпшэннем якасці вы-пускаемых машын. Вялікім недахопам траба таксама лічыць някучасць ра-бочай сілы. Над ліквідацыяй гэтых не-дахопаў мы зараз і працуем.

**А. К. ГЕНІН,**  
 Дыр'яктар завода «Гомсельмаш».

### ЖЫЦЦЕ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ

#### ДВА ВЫСТРАЛЫ— ДВА ПАПАДАННІ

У густых зараслях хмызняк, укрываючы маскіроўкай сеткай, набачаеце ні з павятра, ні з зямлі, прыгатаваны гарматы. З мінутой на мінутой павіны паказвацца танкі «спраціўніка». Камандзір гарматы т. Вароб'ю спакойна паглядае ў бінокль. Замер ля прыцэльных прыставаў наводчык Сяляраў. Увесь гарматы разлік напружана ўслухаваецца ў ранішнюю цішыню, лясныя гукі малора.

Вароб'ю загадаў разлічыць адлегласць да пункта магчымага з'яўлення танкаў.

Калі востры нос галаўной машыны разарваў завесу зялёных зарасляў на Украіне гаю, умомант раздалася каманда:

— Па танку! Бронёбойнай гарматай. Вугламер 30 0. Прыцэл 20-00. Агонь!

Наўлоўна бегла працуючы механізмамі, Сяляраў навіў гармату. Разлік рыкок спускавага механізма. Воблака пылу і комяў зямлі на момант скрывае танк. Снарад у цэль. Аднак танк ішчэ рухаецца. Зноў грывіць выстрал. На гэты раз танк, нібы спатыкнуўшыся, спыняецца.

— Стой! Практыкаванне выканана на выдатна.

Так страляе гармата комсомольца Вароб'я. Ён даў слова, што зробіць гармату снайперскай, і па-комсомольску выконвае сваё абавязковае.

А. АУСЮНОВІЧ.

#### ЗАЛАТЫ ФОНД ЧАСЦІ

У Н-скай часці (ваенны камісар тав. Бардзін) на аднаўленні камандную палітычную работу вылучаюць дзесяткі маладых талентаў кіраўніцтва ў ліку камандзіраў і чырвоначырвоўнікаў. Усе яны выдатныя работнікі апрацоўшчага аказана ім давер.

Комсомолец Лежнёў доўгі час быў мадэльным камандзірам. Зараз ён скончыў кароткатэрміновыя курсы малодшых лейтэнантаў, каманду агітаным узводам. Аб якасці яго работы красамоўна сведчаць такія паказальнікі.

На вайсковым артылерыйскім стралбе, праведзенай у складаных умовах, пасля праўдана пераходу, яго ўзвод дабіўся атэнці «добра». Зважаныя ў рабоце гарматыныя разлічкі былі безаборнай, не глядзячы на тое, што складаліся яны з маладых байцоў. Камандзір гарматы, вядомы і ўвесь склад узвода, прапавуе выключна чытка з поўным веданнем справы.

Па ўменню браць пераходкі, рубіць кінжол, кіраваць калёсам на ўсіх ахарах байцы і камандзіры ўзвода не маюць роўных у падпарадкаванні. Высока палітычная падрыхтоўка байцоў.

Як вылічкі баявой вучобы, бесперапынна растуць камандзіры, безавестна аднаго аднаго партыі, партыяныя арганізацыя прыняла тав. Лежнёва кандыдатам у члены партыі.

Комсомолец Белюў працуе камісарам падпірака. Камандзір падраздзялення аднаго аўтарыйнага арганізатара кіраўніку Комсомолец Сіроў аўсім яздаўна быў вядомым гарматы. А зараз ён камандуе ўд. Недаўзе дзень, калі яго гарматы па прапу будзе прывоена званне снайперскай гарматы.

На ўсіх участках работы смела вылучаюць таварышчы на справе дазваджаюць нечырвоначырвоўнікаў залатого фонда часці — падраў паліт. ошвешчкі патрыяты, зольных па-большошчу кіраваць даручанай ім справай.

#### НОВЫ АТРАД МАЛАДЫХ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ

266 эканамістаў-плавачкоў, Фінансістаў, спецыялістаў-таварыстваў закончылі ў гэтым годзе Беларускае дзяржаўнае інстытут народнай гаспадаркі імя В. В. Куйбышава.

69 чалавек атрымалі дыплом першай ступені, з іх 16 чалавек рэкамендаваны кафедрамі ў аспірантур пры інстытуте. Большасць маладых спецыялістаў накіроўвацца на работу ў абласныя і раённыя цэнтры республікі.



Да 20 гаўнераў зярна з гектара атрымае ў гэтым годзе калгас «Шчытка» ў 4 годзе, Шуміньскага сельсавета, Віцебскага раёна. Жыта ў гэтым калгасе дастае востры да 3 метраў. НА ЗДЫМКУ: старшыня калгаса—дэпутат Вярхоўнага Савета БССР тав. П. Н. Савіцкі (справа) і інспектар па якасці тав. Г. Ф. Аршэўскі правяраюць якасць зярна.

## НАШ ПЛАН УБОРКІ ўРАДЖАЮ

На палях нашага калгаса расце добры ўраджай. Налізіся азімае жыта, якога ў нас пасяна 120 гектараў, выкасаваў ячмень, добра растуць арава пшаніца, абёс, бульба і астатнія культуры. Гледзячы на высокую і густую збожжы, калгаснікі ўпэўнены ў высокай вазе свайго працуды, у яшчэ больш самакным і радасным жыцці.

Задача зараз заключаецца ў тым, каб гэты багаты ўраджай убралі ў максімальна кароткія тэрміны і без страт. Складаючы план уборкі і абмярковаваючы яго з калгаснікамі, мы іменна і выхадзілі з гэтага.

Фактычна ўборка ў нас пачалася. Мы скасілі ўсю канюшыню ў колькасці 60 гектараў і палову гэтай плошчы засталавалі. Зараз усе сенакасілі і людзі пераклучаны на ўборку сенажаці, якой у нас ёсць 110 гектараў. Сенажаць знаходзіцца ў двух участках, ўборка яе ў нас у асноўным механізізаваная. На адным з участкаў працуе тры сенакасілі. У дапамогу ім для ахошвання вуглоў, кануў і балотуаў выдзелена званою кашоў у колькасці 5

чалавек. Створаны таксама тры звыны па митанню стагоў і тры звыны па сушыню сена. Такім-жа чынам арганізавана праца і на другім участку сенажаці, дзе працуе дзве кашкі.

Уборку сенажаці мы закончылі да пачатку ўборкі хлебаў. Жыта пачнем жаць прыблізна 20 ліпеня. У нас дзве паліводчыя брыгады і па кожнай а іх складены асобны план. У планах мы наменілі жыта ўбраць на працягу сямі дзён. У брыгадзе № 1 (брыгадзір Віктар Савіцкі) на ўборцы будзе працаваць тры жніары і 40 жанчын з сярпамі. У брыгадзе № 2 (брыгадзір Васіль Старасцінкі) будзе працаваць дзве жніары і 25 жанчын з сярпамі. Усе жніе разобіты на невялікія звыні. З жніцямі абмеркаваны нормы выпрацоўкі.

У брыгадзе № 2 хлеб будзе малаціпа прама з поля, а ў брыгадзе № 1 — будзе звыніца ў гумны. Для гэтай мэты мы асобна вылучылі брыгаду па малаціпе 10 параконных вазоў выдзелена для перавозкі збожжа ў гумны. Прама з-пад малаціпкі хлеб будзе ад-

возіцца на сушылку, а потым будзе накіроўвацца для выканання паставак дзяржаве і натуралістаты МТС.

Для таго, каб унікнуць страт ураджая пры ўборцы, мы прадугледзілі ўсё: шчыльна абшлі калёсам, на якіх будуць перавоззіцца снапы, у жніары прыладзілі зэрнаўлавіцелі, чыста падмылі і прыбрылі гумны, падрыхтавалі склады. У калгасе даўно адрамантаваны ўборачныя машыны — 5 кашілак і 5 жніяраў. На машыны падараны вопытныя машыністы: Міхал Кулікоўскі, Гаўрыла Картаўскаў, Іван Сулімаў і інш. Падараны таксама лепшыя коні, якія зараз асобна дэлядаюцца.

На час сенакашэння і ўборкі ўраджая ў калгасе адрываецца сталовае, ёсць яслі. Абедны калгаснікам будучы павозіцца прама на сенажаць і на поле.

Калгаснікі гарант жадаюць убралі ўраджай добракасна, у самыя сціплыя тэрміны і добра захавалі зярне.

Л. М. БЕЛЕНЬКІ, старшыня калгаса імя Сталіна, Грэбнёўскага сельсавета, Магілёўскага раёна.

#### ПЕРАДАВІКІ СЕНАУБОРКІ

ПУХАВІЧЫ. У раёне разгорнута мавсаява касьба. Натхнёныя біскупчэй перамогай сталінскага блока камуністаў і беспартыйных на выбарах Вярхоўнага Савета БССР, калгаснікі перадавалі калгасоў раёна ўжо заканчваюць сенаўборку.

Першымі па раёну па сенаўборцы ідуць калгасы Гарадзкіскага сельсавета. У калгасе «Польма» скопана ўжо 230 гектараў сенажаці. Не адстаюць і калгасы Блузжскага сельсавета. Першае месца па касьбе ў сельсавеце займае калгас «Новы спічкі». Тут ужо скопана 140 гектараў сенажаці, што складае 70 проц. плана сенаўборкі. У сельгасарцелі «3-ці ралачоў» скопана 100

гектараў. Скопана ўжо больш 90 гектараў сенажаці і ў калгасе «Чырвоны Кастрычнік». Усе касы гэтага калгаса перавыконваюць нормы. Малады калгаснік Міхас Рабой замест нормы 0,30 гектара скопана па 0,70 гектара.

Дружна і арганізавана выходзяць на сенаўборку калгаснікі сельгасарцелі «Чырвоны Бор», Новавасіўскага сельсавета. Касы разгарнулі паміж сабой саапарытніцтва. Калгаснікі Міхас Вагані, Ігнат Кавак і Сяргей Юрковіч, спабрытачцы паміж сабой, кожны выкашваюць замест нормы 0,30 гектара па 0,60 гектара. Улвая перавыконвае нормы на касьбе і стары калгаснік Янка Новіч.

П. КАСКОЎ.

#### УТРАЯ ПЕРАВЫКОНВАЮЦЬ НОРМЫ

ГЛУСК. Стаханавскае звано кашоў у складзе 9 чалавек сельгасарцеларчай арміі «Ленінскі шлях». Сіманавіцкага сельсавета, 24 чэрвеня выкасіла натуральнай сенажаці 9,08 гектара (дзеным план 2,70 гектара), выкашавушы норму на 373 проц. За гэты дзень кожны калгаснік выпрацаваў больш чым па 5 працэдзінаў.

Ініцыятарам такой высокай выпрацоўкі ўсёй брыгады з'явіўся член праўдзіна калгаса Міхас Лыч. Брыгада зараз абавязалася дабіцца яшчэ больш біскупчых паказальнікаў на сенаўборцы.

Н. П. ШПАРЭНКА, старшыня калгаса «Ленінскі шлях».

#### ГІСТОРЫЯ З ВАПНАЙ

У Клімавічах, вядома, захавалі бліскучы вынік у справе ліквідацыі выніку школьніцтва ў коногадоўлі. Арыгінальна думка прыйшла ў галаву раённаму кіраўніку: узяць перад Ветэрынарным упраўленнем пытанне аб пасяліні ў раён «запаланаваць» 7.000 кілаграмаў зэрнастай вапны.

Не гледзячы на тое, што па ст. Клімавічы яшчэ з лістапада ляжыць пад ацёрнутым небам больш 42 тысяч кілаграмаў вапны, старшыня райкамадэла Таквіч, загадчык райземадзела Акёнаў і старшы ветурач просіць Наркамзем праслаць вапну. Атрымаўшы запланаваны дакумент ад б студзеня, невадакладна кіраўнікі з Наркамзема расшчэрпылі і праз некалькі час даставілі на ст. Клімавічы 5 вагонаў вапны, а крыху пазней яшчэ 6 вагонаў.

Раённыя кіраўнікі нават не падурбаваліся захаваць вапну, у выніку чаго шмат яе пацэвалася. Страты дасялі 4.000 рублёў. Устае законнае пытанне: што гэта — галавіцтва ці сістэма школьніцтва? ЗРЭНГРОС, МІНАУ, НОВІКАУ, ГАРДЗІВІЧ.

## ХТО КІРУЕ МУЗЫКАЛЬНЫМ ФРОНТАМ БССР

Перад савецкімі кампазітарамі БССР стаць сур'яная і адказная задача — даць творы, дастойныя сталінскай эпохі. Для ажыццяўлення гэтай задачы ад кампазітараў патрабуецца творчая актыўнасць, напружаная работа па павышэнню ідэйнага і мастацкага ўзроўня сваіх твораў. Даўно ўжо неадходна было абавязнае вопыт лепшых аўтараў, зрабіць яго здабыткам усіх кампазітараў, скарыстаць іх творчы ўдзельні і гэтым самым выйсці з таго неадвальнага становішча, у якім зараз знаходзіцца арганізацыя кампазітараў Савецкай Беларусі.

Цяперашня кіраўніцтва арганізацыі, якое паказала сабе неправадольным, ні ў якой меры не зможа справіцца з гэтай задачай.

Яшчэ ў чэрвені 1937 г. пленум кампазітараў БССР выбраў оргкамітэт. Апошні павінен быў выпрацаваць статут будучага саюза і аформіць праз адпаведныя дзяржаўныя органы яго арганізацыю. Прайшло больш года, а оргкамітэт нават не прабаваў прыступіць да гэтай асноўнай сваёй работы. Мы не памятаем ужо калі ў нас быў сход. Яго склікаць ніхто не турбуецца.

Да апошняга часу фактычнае кіраўніцтва оргкамітэтам знаходзілася ў руках аднаго са сакратара тав. Любяна. Як ён кіраваў, можна бачыць з таго факта, што знаёмыя яго ў оргкамітэце было амаль немагчыма. Калі-ж ён часам і п'яўляўся, то карысці ніякай не прыносіў і творчы пытанні не вырашаў. У тав. Любяна «не хапала часу» не толькі на выпрацоўку статута і работу па арганізацыі саюза, але нават на падпісанне пратакоў пасяджэнняў оргкамітэта. Затое ў яго знайшлі час безападала або проста незаконна выдаткоўваць сродкі оргкамітэта.

У маі бягучага года тав. Любян быў прызначан начальнікам абласнога ўпраўлення па справах мастацтваў. Лічыцца, што ён не зможа сумішчыць дзве пасады, сабраў оргкамітэт, на якім апрача самаго Любяна прысутнічаў яшчэ адзін член оргкамітэта (з сямі) і там з'явіў адмаўленні ад пасады аднаго сакратара. Тут-жа быў «выбраны» новы аднаго сакратар, кандыдат оргкамітэта тав. Падкавыраў. Ніякай справаздачы аб прааробленай рабоце тав. Любян не зрабіў. І не даўна. Уся работа оргкамітэта з'ялася да таго, што была праведзена кантрактацыя на тры дні XX галавыня Кастрычніка і рэдакцыя кампазітарам тэксты, спачатку прысвечаныя выбарам у Вярхоўны Совет СССР, а затым прысвечаныя выбарам у Вярхоўны Совет В. С. Р. Напісаны на гэты тэксты песні былі разгледжаны на спецыяльным пасяджэнні оргкамітэта і частка іх была дазволена да друку, а частка толькі да выканання. На гэтым закончылася ўся творчая работа, праведзена арганітэтам.

Такія падзеі ў музычным жыцці Беларусі, як напісанне кампазітарамі тав. Багатыровым і Цішоўкім двух опер, а тав. Крошнерам — балета, прайшлі міма оргкамітэта. Ні праслухоўванне, ні абмеркаванне гэтых, як і наогул буйных твораў кампазітараў, у оргкамітэце не праводзілася і не праводзіцца.

Уся творчая дзейнасць у кампазітараў ідзе самацёкам і паміма оргкамітэта. Не даўна, што пры гэтым кожны кампазітар сам непасрэдна займаецца распрацоўжаннем сваіх твораў. Справа-ж распрацоўжвання твораў праз друку зусім сарвана.

Да ўсяго сказаанага трэба дадаць, што групаўшчына сярод кампазітараў, аб якой ужо так многа гаварылі, даўка не выкарчавана і працягвае раздзяляць творчую арганізацыю, маючы ўсе дзеньні к таму, каб стаць у адзін рад з савецкімі кампазітарамі іншых брацкіх рэспублік.

Наша арганізацыя ў тым выглядзе, у якім яна знаходзіцца зараз, — бязмэставым нараст на цэле беларускай музыкі, які каштуе пры гэтым не мала дзяржаўных сродкаў.

Кіраўніцтва па справах мастацтваў пры СНК БССР упарта не заўважае, у якім становішчы знаходзіцца оргкамітэт саюза і не цікавіцца ні творчым жыццём арганізацыі, ні пастаўленай ідэйна-палітычнай і мастацка-творчай работы сярод кампазітараў.

Публіцы адраў ад кіраўніцтва музычна-творчым фронтам БССР характарызаваць работу кіраўніцтва і яго кіраўніка тав. Патапейкі.

Кампазітары Беларусі хочунь ведаць, калі тав. Патапейка возьмецца за выкананне рашэнняў нашай партыі аб ліквідацыі астаткаў школьніцтва ў Беларускай мастацтва і ў прыватнасці, па музычным фронце. Яны хочунь ведаць, хто кіруе гэтым адказным участкам.

Неабходна зараз-жа прыступіць да стварэння саюза савецкіх кампазітараў БССР — арганізацыі, якая агрутавала-б беларускіх кампазітараў і дадала-б ім магчымыя рэалістычны і краінава адлюстравалі ўвесь гераізм нашага народа, усю чароўнасць нашай пудольнай рэчаіснасці.

Для ажыццяўлення далейшага развіцця беларускай музычнай культуры неабходна, каб кіраўніцтва па справах мастацтваў пры СНК БССР, партыйныя і савецкія арганізацыі прывілі больш увагі і клопатаў да саюза кампазітараў і яго членаў. Неабходна зрааумець, што пытанне росту нашых кампазітараў ёсць не прыватная справа саюз кампазітараў, а справа далейшага росту і росквіту беларускай нацыянальнай культуры, справа вядомай палітычнай вяршасці і значэння. Аб гэтым мы і ставім пытанне.

Дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, кампазітары: А. БАГАТЫРОЎ, А. ТУРАНКОЎ, Нампасітар Н. АЛАДАЎ.

#### ПАДРХТОЎКА ДА ПРЫЗЫВУ У ЧЫРВОНУЮ АРМІЮ

Беларуская сталіца дзейсна рыхтуецца да надыходзячага прызыва ў Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію і Чырвоны Флот. Моладзь 1917-1918 гг. нараджэння з нешпареннем чакае таго дня, калі яна стане на ганаровы пост абароны савецкіх рубяжоў.

Сярод прызыўнікоў гэтага года — значны працант комсомольцаў, многія з іх былі актыўнымі агітатарамі і ўдзельнікам у падрыхтоўцы і правядзенні выбараў у Вярхоўны Саветы СССР і БССР. Моладзь фабрык і заводаў Менска спабрытача за дастойнае сустрэць дні прызыву. Разгортуецца работа па падрыхтоўцы значкістаў ЦПА, ППХА, варашылаўскага стралка. Па будоўлях Беларускага праміслова-будуўнічага тэста з маладых рабочых-будуўнікоў рыхтуецца 100 значкістаў ЦПА. Заняткі праходзяць штодзёна. У выхадныя дні прызыўнікі-будуўнікі выязджаюць у

Жлавоўнічы для вядучы норм па плавачню. На станкабудуўнічым заводзе імя Кірава працуе гурток варашылаўскага стралкоў. Прызыўнікі аўтобускай фабрыкі імя Кагаловіча выехалі ў лагеры, дзе будуць здаваць нормы на абаронныя значкі. У пачатку жніўня ў Менску адбудзецца тэральнічная гаральска спартыяда прызыўнікоў.

Чырвоная Армія атрымае пісьменнае папашэнне. Сярод прызыўнікоў поўнасьцю ліквідавана непісьменнасць. Ілае ўважліва работа па ліквідацыі малапісьменнасці. Гэтым ліям адбыўся чарговы выпуск школы малапісьменных.

У падрыхтоўку да прызыву актыўна ўключаюцца дэпутаты гарадскога савета. Члены абароннай секцыі савета прымаюць вапну да падрыхтоўкі ваў для правядзення палітыка-масавай работы сярод моладзі.

Захапіўшы Аўстрыю, гітлераўская Германія ўзмацніла сваё панікненне да Адрыятычнага мора. Невыпадкова ў Югаславіі германскія фашысты скончылі ўздоўж дарогі Вена—Трыест праз Марыбор зямлі і будынкі. Па зямельных кнігах за апошнія два годы германскія агенты ў раёне Марыбор купілі 245 гаспадарак. У суцэльным а Марыборам раёне ў 1937 г. з 62 уласнікаў 41 былі немцы, якія ўладалі 67 проц. усёй зямлі гэтага раёна.

Эканомія германскага фашызма ў паўднёва-ўсходняй Еўропе абстрава германа-італьянскай супрачыннасці. Аднак, Італія, аслаблена ваеннымі авіятарамі ў Асіііі і Іспаніі, не можа процістаяць германскай агрэсіі. Разгортванне агрэсіі фашыскай Германіі ў цэнтры і на паўднёвым усходзе Еўропы рэзка пагаршае міжнародную абстаноўку і стварае непасрэльную пагрозу новай сусветнай вайны.

Рабочы клас і сялянства Югаславіі, Румыніі, Балгарыі і Грэцыі, разумеючы, што фашызм нясе ім голы і вабну, актыўна змагаюцца супроць акцыяніі фашыскай Германіі, супроць фашызма ўнутры краіны. У Югаславіі вядуцца адбыліся актыўныя дэмакратычныя стварэння камітэты дэмакратычнага фронту, якія ўцягваюць у барацьбу супроць фашызма ўсе дэмакратычныя арганізацыі і прапоўныя Румыніі, У. Балгарыі і Грэцыі шырочна рух за аб'яднанне ўсіх прыхільнікаў дэмакратыі і міру супроць фашызма і ваіны.

С. НІКАЛАЕЎ.

## ГЕРМАНСКАЯ ЭКСПАНСІЯ ў ПАЎДНЁВА-УСХОДНЯЙ ЕЎРОПЕ

За апошнія 4 годы выдаткі Германіі на ўзбраенні склалі больш 31 мільярд марак. У той час, як некаранаваныя кіраўнікі сучаснай Германіі — фабрыканы арбі Круппы і Цісены заграбавалі велізарныя прыбыткі, фашысцкія «фірмы» прапавуць прапоўны Германіі гарматы замест масла, мяса і хлеба. Прымусячы насельніцтва галадаць, германскія фашысты для выкашання сваіх агрэсіўных намераў праводзяць шалёную гонку ўзбраенняў. Але ваенна-эканамічная ваза Германіі для такога роду гонак занята вузкая, і Германія адчувае вострую патрабу ў сыравіне і прадуктах для папаўнення ваенных запасаў.

У сувязі з гэтым, у ваенных планах Германіі паўднёвы ўсход Еўропы мае першаступеннае значэнне, як багатае імя сыравіны і як стратэгічны плацдарм для новых фашысцкіх авантураў.

Не пагарджаючы ніякімі сродкамі, аж да палітычнага шантажа, германскія фашысты праводзяць сваю падрыхтоўку работу ў Венгрыі, Югаславіі, Румыніі, Балгарыі і Грэцыі. Імкнучыся ператварыць гэтыя краіны ў паслупчых паступаючых сыравіны і харчу, яны праікнучы да ўсе пары іх палітычнага і эканамічнага жыцця.

За апошнія годы Германія заняла пануючае становішча ў знешнім гандлі Венгрыі, Югаславіі, Румыніі, Балгарыі і Грэцыі.

У 1937 годзе Германія, параўнальна з 1936 годам, амаль у два разы павялічыла свае закупкі ў Румыніі. Калі ў 1936 годзе Германія ўвезла на 92.326 тыс. марак румынскай сыравіны, то ў 1937 годзе — на 179.507 тыс. марак.

Павялічыўся ў 1936 годзе і экспарт Германіі ў Румынію з 103.561 тыс. марак да 129.548 тыс. марак у 1937 годзе.

Асаблівае значэнне для агрэсіўных планаў германскага фашызма мае румынская нафта, увоз якой у Германію штогод расце. У 1932 годзе Германія займала сёмае месца ў экашары румынскай нафты, а з 1936 года—першае, павялічыўшы увоз нафты з 296.702 тыс. марак у 1932 годзе да 1.678.777 тыс. марак у 1936 годзе.

Адначасова з гэтым адбываецца панікненне Германіі ў ішыя галіны гаспадаркі гэтых краін.

На румынскіх заводах «Малакса», прыступіўшы да вырабу выбуховых матэрыялаў, германскія фірмы з'яўляюцца аднымі вастаўшчыкам заграбніча абсталявання. Германскія хімічны канцэрны «І. Г. Фарбен Індустры» паставілі румынскай тэкстыльнай прамісловасці 80 проц. усіх фарбуючых матэрыялаў. У 1937 годзе паміж буйнейшымі румынскімі металургічным прадпрыемствам «Рыма» і германскім ажыянерным таварыствам «Ферошталь» было заключана пагадненне на паставку машынага абсталявання для сталеліцейнага заводу «Хунзадоот», для жалезна-пракатнага заводу і электрастанцыі.

У 1934 годзе Германія стварыла ў Румыніі акцыянернае таварыства «Сога» для культывавання і вывазу соі за граніцу, Гэтак таварыству прадстаўлена маналёнае права на культываванне соі ў Румыніі. Таварыства ўтрымлівае шматлікіх германскіх спецыялістаў, пад вядом якіх у краіну праікнучы германскія эмсары і шпіцы. Апрача таварыства «Сога», германскі капітал

арганізаваў таварыства «Сіса» па культываванню цукровых буркоў і рад іншых таварыстваў.

У Югаславіі германскія заводы Кру па прымаюць узел у будаўніцтве завода па вырабу арбі ў Зеніцы, у пабудове металургічнага камбіната ў Босніі. У Балгарыі, дзякуючы сваёму выключнаму становішчу ў знешнім гандлі, Германія дыктуе свае шчы, спужаючы балгарскую сыравіну за бясплату. У Грэцыі германа-грэцкая кампанія набыла невялікі востраў Лутракіс, размешчаны ля Карыфскага заліва, які быўшам для пабудовы на ім «кліматычнай станцыі», а ў сапраўдчасці, як маршурты, для стварэння там базы падводных лодаў.

Ваенным аснашчэннем Грэцыі займаецца германская прамісловасць, якая навадзіла краіну полым радам гер

ПАВЕДАМЛЕННЕ ПАЛІТБЮРО ЦК ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТЫ

ПАРЫЖ, 1 ліпеня. (БЕЛТА). Учора адбылося пасяджэнне Палітбюро ЦК французскай камуністычнай партыі. У паведамленні аб гэтым пасяджэнні, перададзеным для друку, гаворыцца, што Палітбюро ў сваёй рэзалюцыі выказае энергічны супротив апазіцыйнаму дэкрэту ўрада. Яно таксама адзначае, што прынятыя ўрадам фінансавыя меры не дадуць патрэбнага эфекту, і ў сувязі з павелічэннем мыхтных пошлі, падаткаў на гаручае і пэрым рэдам воевых падаткаў, павінны немінуха прывесці да новага павышэння цен на прадметы першай неабходнасці.

Палітбюро падкрэслівае, што ўсе гэтыя меры не дадуць патрэбнага эфекту, і ў сувязі з павелічэннем мыхтных пошлі, падаткаў на гаручае і пэрым рэдам воевых падаткаў, павінны немінуха прывесці да новага павышэння цен на прадметы першай неабходнасці.



Добра і весела праводзіць свой час школьнікі вяснянага лагера ў вяснянае горада Мінска. На здымку: дзеці вяснянага лагера з рабамі ў вяснянае горада Мінска. Фота Пяткевіча (СФ).

НА ГАРАДСКІЯ ТЭМЫ ЧАМУ У МЕНСКУ НЯМА ГУРКОЎ?

Мы абшлі некалькі плодагароднінх магазінаў г. Менска і ні ў адным не было гуркоў. Кожны дзень у магазінах можна знайсці адзін і той-жа адказ: гуркоў няма.

Чаму ж у Менску няма гуркоў? З такім пытаннем мы звярнуліся ў гарадскі гандлёвы аддзел. Аднак, адказу не атрымалі. Па плане на 1 ліпеня ў магазінах горада павінна было быць завезена 50 тон раннях гуркоў і парніковых гуркоў. Завезена толькі... 6 тон.

Гандаль гароднінай у горадзе пастаўлен з рук вон дранна. У большасці плодагароднінх магазінаў у недастатковай колькасці і іншая ранняя гародніна. Быцц, прыгатаваныя са све-

жай гароднінай, у сталовых-рэстара-нах К 1 ліпеня плодагароднінх магазінаў горада павінны былі атрымаць для прадажу 262 тон ранняй гароднінай. На 20 чэрвеня было завезена ўсяго 70 тон. Да 1 жніўня Менск павінен атрымаць па плане 1254 тон ранняй гароднінай, у тым ліку: пшчубі — 81 тон, ралскі — 99 тон, гуркоў — 407 тон, салаты — 403 тон, памідоры — 20 тон, калусты — 346 тон і т. д. Але, як відаць, і гэты план не будзе выканан з-за адгіннай работы гандлёвых арганізацый, якія атрымаць дастаўку гароднінай у магазіны.

РАБОЧАЯ СВАІНСОУГАСАЎ НА КУРОРТАХ ПΟΥДНЯ

Добра ў гэтым годзе праводзіць сваю адпачынальную рабочую свайнасцаў саў БССР. На курорце ў Еўпаторыі ўжо адпачываю кожны соўгас «Іма-нава», Клімавіцкага раёна, Іван Язаў-ловіч Лаўрынецка, а ў Кіславодку — стыханавен палыводчай брыгады соўгаса Іма Дажэжнінскага, Копыльскага раёна, Аляксандр Кавалеўскі. На курорце Крама і Каўказа ўжо адпачыва-валі 7 рабочых, у санаторыі «Сасноў-ка» — 17 чалавек і ў рэспубліканскіх ламах адпачынку — 131 чалавек. Да канца года на курорты Саюза будучыя пасланы 8 рабочых, у санаторыі — 8 і ў дамы адпачынку — 84.

КІНОФІЛЬМ «11 ЛІПЕНА»

У дні святкавання XVIII гадавіны вяр-нення Беларускай аддзялення Беларускага БССР будучы дэманстравацца лепшыя савецкія фільмы. Днём наступіць па экраны новы гучым мастацкі фільм «11 ліпеня», вытворчасці кіностудыі «Советская Беларусь». Фільм пабудаван на матэрыялах Германінай барыбары беларуска-га народа і Чырвонай Арміі з Беларуска-га фронту.

3.000 настаўнікаў-завочнікаў на заліковых сесіях

У Менску пры педагагічных інсты-тутах і вучылішчах пачалася заліковыя сесіі настаўнікаў-завочнікаў. З ранаў рэспублікі, з аддаленых пунктаў Палесся ў горад з'ехаліся на сесіі больш 3.000 настаўнікаў, якія атрыма-ліўшы завочна сярэдняю і вышэй-шую педагагічную адукацыю.

дзень паказаны лепшыя фільмы савецкай вытворчасці — «Ленін у Кастрыч-ніку», «Волга-Волга», «Граніца на за-мку», «Дзяціства Горкага і інш. Кожны завочнік прагледзіць не менш адной тэатральнай пастасюні. Намеча-на сэр'я лекцый па тэме аб міжна-родным становішчы, аб выніках XVII з'езда КП(б)Б і інш. Больш тысячы настаўнікаў у часе сесіі атрымаюць пшчубі ў аддаленых дом адпачынку ў Менску. 10 выдатнікам вучобы бу-дучы выданы пшчубі ў дамы адпачы-нку БССР і на экскурсію ў Маскву.

АГІТАУТАМАБІЛЬ НА ДАРОЖНЫМ БУДАЎНІЦТВЕ

Для курсавога абслугоўвання ра-бочых на дарожным будаўніцтве Бе-ларускі рэспубліканскі камітэт пра-фсаюзаў пачаў абсталяваць агіта-уатамабілі. На ім ёсць гучавое кіно і бібліятэка. У месцах астаўкі агітауатамабілі спецыяльны бондэжы будзе праводзіць у рабочыя гутаркі аб выніках выбараў у Вярхоўны Са-вет, па міжнародных пытаннях і са-вечкай палітыцы.

ЗЛІЧЫНЦЫ З РЭСТАРАНА ФАБРЫКІ-КУХНІ

Працуемы кэсрам рэстарана фабрык-кухні Царэ Х. М. дагаварылася з кантро-лем фабрык-кухні Гузунова Т. Д. аб на-важасці рэспубліканскіх закладных і талонаў. Ініцыятарам час, карыстаючы-ся гэтым, што ў гэтым час карыстаючы-ся некалькі аборотаў Царэ, пры выбавіні талона двойчы пракурывацца рэчку. Такім чынам, на адну і тую-ж суму аднавіліся два талончыкі, з якіх адзін яна прысва-івала і пасля перапрадавала. Аднак, ад-міністрацыя, заўважыўшы, што касавы апарат робіць два аборотаў, справіла яго.

ЛОДАЧНЫ ПЕРАХОД ГЛУСК—МАЗЫР

У гонар 18-годдзя вызвалення БССР ад беларускіх акупантаў 10 на-стаўнікаў Палескай вобласці арга-нізаваўшы лодачны пераход Глуск — Мазыр па раце Пшч—Прыпяць адле-галіся ў 250 кіламетраў. Фініш пры-урочавана да 11 ліпеня. У шляху ўдальнікі пераходу зрабюць астановаў у 28 населеных пунктах, дзе пра-відуць даклады і гутаркі аб 18-годдзі вызвалення БССР ад беларускіх а-купантаў, аб выніках выбараў у Вярхоўны Совет БССР, аб значэнні пашы-ці трэцяй пшчубі і інш.

П. Т.

Такім жаўніцкім махінамі яны паслалі раскрасці каля 10 тысяч рублёў. Злічаны Царэ і Гузунова Галоўным упраўленнем міліцыі арыштаваны. Справа аб іх следствам аглядаецца і перада-ца на суду для прымянення да крыміна-льнай адказнасці.

КАНЦЭНТРАСЯ ГЕРМАНСКІХ ВОЙСК НА ЧЭХАСЛАВАЦКАЙ ГРАНІЦЫ

ПРАГА, 2 ліпеня. (БЕЛТА). Анты-фашысцкая газета «Нойер Форвертс» паведамыла, што ў розных раёнах Гер-маніі, асабліва ў прылеглых да чэхаславацкай граці, прадаўцацца канцэнтрацыя войск і праводзіцца бесперапынная тактычная вучэбні і маневры. У раён Усходняй Саксоніі за апошнія 2 тыдні прыбылі бранявыя часці з 25 цяжкіх танкамі, палкі пяхо-ты артылерыі (5 тысяч чал.), бамба-мётчыкі (1.000 чалавек) і часці сувязі (2.000 чалавек). Апрача таго, у раёне

гарадоў Неймемера, Лоос і Ларэн-дорф канцэнтраваны часці ваянізаваных фашысцкіх арганізацый — ахранныя атрады (3.000 чалавек), фашысцкі «братальны смерці» вайскара (500 чалавек), атрад алімпійцаў (500 чала-век). Усе прыбыўшыя часці — у поў-ным баявым снаражэнні, з кулямэта-мі, лёгкімі танкамі і бомбамаётамі. У гэтым раёне канцэнтраваны буйныя авіяцыйныя алуцнікі ў складзе 81 ва-еннага самалёта сістэмы «Юнкерс» і «Мессершміт».

ПОЛЬСКА-ГЕРМАНСКІЯ АДНОСІНЫ

ПАРЫЖ, 2 ліпеня. (БЕЛТА). Газета «Эвр» публікуе артыкул вяснянага аме-рыканскага журналіста Нікэрборера. «Гітлер, разавалены правам сваёй першапачатковага плана адносна Чэхаславакіі, — піша Нікэрборер, — ба-чыць, як відаць, у далучэнні Данцыга да Германіі рэвалію за паражэнне ў чэхаславацкім пытанні. У дыпламатыч-ных колах мяркуюць, што падобная канфілікта, які могучы быць выкліка-ны палітыкай гітлераўскай экспансіі, апошняга Данцыга была-б найменш не-бяспечнай, хача магчымаць вайны і тут канчаткова не выключана. Гэту думку падзяраюць перш за ўсё тая Італія, у якой агітуляцца Польшча, інтэрэсам якой былі-б асабліва закрану-ты далучэнне Данцыга да Германіі.

касавічам і французскім міністрам за-межных спраў Бонне вылуча перагаво-ры аб прадастаўленні, пры фран-цузскім пасрэдніцтве, ангаліскай па-чы Польшчы ў суме 8 мільянаў да-ларара. «Немы, — піша Нікэрборер, — лічач гэту суму платяць за выхад Польшчы ад Германіі і за аварот не ў колы савянскіх дэяржэў».

Духосаваля пашыя пашыя міні-стра замежных спраў пашыя Бека, якога французы лічач найменш папулярным у Еўропе дэяржэўным дэяржэў, адштурхнула Францыя ад Польшчы ў такой ступені, што Фран-цыя, як мяркуюць, адмовіцца пад-трымліваць Польшчу ў справе ваяні-най абароны Данцыга».

Варшавя, 2 ліпеня. (БЕЛТА). Ся-род польскага народа ўсё больш і больш расце незалежнасць германі-фісцкім і антычэхаславацкім курсам знешняй палітыкі міністра замежных спраў Бека.

Па словах Нікэрборера, германі-польскія адносіны становяцца ў апош-ні час усё больш налягнутымі і ў той-жа час германскае ваянае ка-мандаванне прадуіла ўсё большы ін-тарэс да становішча польскіх ваяных сіл.

Як ужо паведамылася, з'езд саюза гарыноў, які праходзіў у Дамбру-роўскім басейне, прыняў рэзалюцыю пра-тэста супротив актывізацыі гітлераў-скай прапаганды ў Польшчы. У рэзо-люцыі падкрэслівацца пагубнасць германіфісцкай палітыкі Бека. З'езд падтрымае ад польскага ўрада змены палітыкі ў адносінах гітлераўскай Германіі і прыняцця яеяй палітыкі ў адносінах дэяржэўных дэяржэў».

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У цэнтральнай частцы правіснці Шаньдун атрад кітаюскіх войск атака-ваў талону японскіх бронемашы, пе-равозішчых салдаў. У часе жорсткай схваткі было забіта 40 японскіх сал-дат. Другі кітаюскі атрад атакаваў го-рад Учжо (паўднёвая частка правіснці Шаньдун). На вуліцах горада ад-быўся штыкавы бой. Японцы панеслі вялікія страты. Кітаюцы падкалілі не-калькі японскіх ваяных акумуляў.

Па паведамленнях замежных карэ-спандантаў, 2 ліпеня 9 японскіх самалё-таў бамбардыравалі Сваюто (правіснці Гуандун). Бамбардыроўка прадаўжалася паўтары гадзіны. У рэзультате бам-бардыроўкі сярэд мірнага насельніч-тва ёсць вялікая колькасць афар. Ся-род забітых і параненых многа жан-чыні і дзецей. Бамбардыроўкай зру-йнавана таксама шмат дамоў.

ГОРАД НА „ПАГРАЖАЮЧЫМ“ СТАНОВІШЧЫ

Поч на 3 ліпеня. Штаб менскай су-процываветранай абароны атрымаў апа-рацыйную авулку.

над вуліцай Варашылава, раскідваючы працываветранай абароны атрымаў апа-рацыйную авулку.

Гэтыя словы, паўтараемы сотнямі ма-гучымі рудараў, прымуцілі сталіцу рэспублікі ностражывацца, падтрымаваць абарону супротиваветранай абароны для алуцно «спраціўніку». Каманды ППХА пачылі прывядзенне ў баявую гатоўнасць 47 груп самаабароны з хатніх гадзіна-выні занялі пасты каля ахоўваемых аб'ектаў.

Масты праз раку былі разбураны. У некалькіх месцах было пашкоджана па-латно чыгуны. «Ушчыўні» пажары. Аднак свечасвая разведка ацалаў па-ражэння і аператыўнае кіраўніцтва хо-дам аднаўлення і дэяржэўных ра-бот з боку раннях штыбаў ППХА да-зволілі таксама быстра ліквідаваць вы-нікі налету. Дасягана прамавілі дэ-яржэўныя каманды. У раёне тавар-най станцыі быў заражан участак плошчай у 50 тыс. квадратных метраў. Гэтае паражэнне было ліквідавана менш чым за гадзіну.

Гэтыя словы, паўтараемы сотнямі ма-гучымі рудараў, прымуцілі сталіцу рэспублікі ностражывацца, падтрымаваць абарону супротиваветранай абароны для алуцно «спраціўніку». Каманды ППХА пачылі прывядзенне ў баявую гатоўнасць 47 груп самаабароны з хатніх гадзіна-выні занялі пасты каля ахоўваемых аб'ектаў.

У 19 гадзін зноў над прыкрыццём лізка слаўшыся наваліччым хмар адноўленым самалёт «спраціўнік», раскідана на падлогу па да гора-да, удалося прарвацца і прычыніў на-значную шкоду. Самалёт «спраціўнік» вымушаны былі пайсці за вяслоны зямлі, каб уратавацца ад прынага агню знішчальных артылерыі.

Гэтыя словы, паўтараемы сотнямі ма-гучымі рудараў, прымуцілі сталіцу рэспублікі ностражывацца, падтрымаваць абарону супротиваветранай абароны для алуцно «спраціўніку». Каманды ППХА пачылі прывядзенне ў баявую гатоўнасць 47 груп самаабароны з хатніх гадзіна-выні занялі пасты каля ахоўваемых аб'ектаў.

Супротиваветраная абарона сталіцы ады баявы экзаме. Вынікі першага дня баў гаворыць аб гатоўнасці аба-роны Менска даў знішчальным адпор ворагу.

Справа прарвацца да горада сяр-оз вяслоны ППХА была паўторана «спра-ціўнікам» днём.

Немглы не адначыць недахопаў вуч-чэння. Па-першае, нячотка працуе мі-ліцыя. Многія не рабочыя паруючы правілы наводзіць пасля сігналаў «па-ветраная трыгва», у рэдкіх выпадках яны надуваюць працываваа. Па-другое, вельмі многа ложкаў машын маюць дазвол на права праезд пасля сіг-налаў «трыгва». Колькасць прапускоў не толькі можа, але абавязкова патраба скараціць. Горсовет вельмі шчодро вы-дае прапускі.

Да трох гадзін дня над горадам вы-ліска пашыя наваліччым хмары. Гарытаючы і, як прыкрыццём, бамбардыроўчыкі «спраціўнік» пра-варыцца да горада. Цярпячы значную шкоду ад знішчальнага агню і смелых атак знішчальнага абароны, паве-траныя караблі «напалітшчы» пра-несліся над раінам таварнай станцыі і

Справа прарвацца да горада сяр-оз вяслоны ППХА была паўторана «спра-ціўнікам» днём.

21.515 ТЫСЯЧ ПАСАЖЫРАЎ

За 6 месяцаў 1938 года Менскі трам-вай перавёз 21.515 тысяч пасажыраў. За гэты час у 1937 годзе было пераво-зена 19.600 тыс. пасажыраў.

Сістэматычна на трамвайных лініях у сярэднім курсіроўе 55 вагонаў, су-проць 47 вагонаў у мінулым годзе. 80 працэнтаў вагонаў культурна і прыго-да абсталяваны. Штогодна на лініях курсіроўе два стыханаўскіх і два са-самольных пашыя. У 12 вагонах у-вядзена электрычна-аванковае сігналіза-цыя.

У памяшканні Дзяржаўнага агра-скага тэатра (тэл. 24-122). ГАСТРОЛІ ДЗЯРЖАНАГА РУСКА-ГА ДРАМАТЫЧНАГА ТЭАТРА БССР 5 ліпеня М. Горы

ДЗЯРЖАНЫЯ (Парэ Іма Горска) Тэл. 22-725. АВНОЛЕКАЯ ПРАГРАМА

УКРАЊНСКІ ОДСКІ ТЭАТР РЭВОЛЮЦЫІ (памішканне Беларускага тэатра) 4 ліпеня «ОТЕЛО»

ПОЛІЦКІ ЛЯСНЫ ТЭХНІКУМ, АСЕННІ ПРЫЁМ студэнтаў

УКРАЊНСКІ ОДСКІ ТЭАТР РЭВОЛЮЦЫІ (памішканне Беларускага тэатра) 4 ліпеня «ОТЕЛО»

ПОЛІЦКІ ЛЯСНЫ ТЭХНІКУМ, АСЕННІ ПРЫЁМ студэнтаў

Вниманию лечебных учреждений. Требуется в местных аптекоуправлениях следующие медицинские изделия:

ПРАВІЛЫ ПРЫЁМУ У БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАНЫЯ МЕДЫЦЫНСКІ ІНСТЫТУТ